

**ІДУЦЬ  
АБЛАСНЫЯ ТУРЫ  
КОНКУРСУ  
«СТУДЭНТ ГОДА»**

У адзінаццатым сезоне конкурсу за званне найлепшага студэнта краіны ў адборачных творчых і інтэлектуальных спаборніцтвах, якія праходзілі сёлета ва ўстановах вышэйшай адукацыі, удзельнічалі 210 беларускіх студэнтаў.

Студэнцкі праект накіраваны на развіццё лідарскіх якасцяў, падтрымку творчага патэнцыялу студэнцкай моладзі, стварэнне ўмоў для яе самарэалізацыі ў галіне грамадскай дзейнасці, навукі, мастацтва і спорту, працоўнае студэнцкіх ініцыятыў і праектаў, павышэнне прэстыжу ведаў і папулярнасці прафесіі. Традыцыйна ў праекце бяруць удзел студэнты дзённай формы навучання з сярэднім балам паспяховасці па выніках апошніх двух семестраў не менш як 8,0, якія вядуць у ВНУ навуковае, грамадскае, творчае і спартыўнае жыццё.

Сяргей РАСОЛЬКА.

**Беларуска працуе ў марыйскай літаратуры**

Некаторы час назад дырэктар Марыйскага кніжнага выдавецтва Юрый САЛАУЁЎ паведаміў прыемную і для Беларусі навіну. У Іашкар-Але прынялі ў Саюз пісьменнікаў Расіі нашу зямлячку — Вольгу РАБКО. Яна нарадзілася на Гомельшчыне, у вёсцы Малочкі. Калі здарылася чарнобыльская бяда, родная вёска трохгадовай дзяўчынкі аказалася ў зоне адсялення. Разам з бацькамі Вольга перабралася ў Рэспубліку Марый Эл.

У 2000 годзе Вольга Рабко закончыла Мядзведскую СШ № 1. А ў 2005-м атрымала чырвоны дыплом пасля заканчэння факультэта замежных моў Марыйскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя Н. К. Крупскай. Першыя свае творы Вольга надрукавала ў Мядзведскай раённай газеце «Вести». У час вучобы ў інстытуце таленавітая дзяўчына займалася перакладамі вершаў з англійскай мовы на рускую. Удзельнічала ва ўсерасійскіх конкурсах маладых перакладчыкаў. Пасля заканчэння інстытута каля дзесяці гадоў працавала перакладчыкам юрыдычнай і тэхнічнай літаратуры. А першыя яе мастацкія пераклады былі надрукаваныя ў 2015 годзе ў

Чэхіі. Гэта былі творы іранскага пісьменніка-гуманіста Кесра (Алі) Анкаі.

У 2016—2018 гадах В. Рабко супрацоўнічала з беларускай газетай «Астравецкая праўда», дзе вяла творчы праект «Неабмежаваныя магчымасці», які быў скіраваны на асветленне праблем людзей з інваліднасцю.

На арыгінальную мастацкую творчасць Вольгі ў значнай ступені паўплывала яе захапленне фантастычнай літаратурай, а таксама любоў да народных казак, міфаў і легендаў. Найбольш блізкі пісьменніцы жанр — фэнтэзі. Творчасць В. Рабко прадстаўлена на старонках розных літаратурна-мастацкіх альманахаў, якія выйшлі ў свет у Арэнбургу, Маскве, Рэспубліцы Крым. Першая кніга нашай зямлячкі — «Дзіўныя казкі» — убачыла свет у 2017 годзе. Вольга Рабко — уладальніца прызга чытацкіх сімпатый у конкурсе «Кніга года Марый Эл — 2018», лаўрэат прэміі Усерасійскага конкурсу імя Р. Пацёмкіна (Севастопаль), пераможца Міжнароднага форуму-конкурсу «Славянская ліра-2016» (Полацк — Мінск, Беларусь) у намінацыі «Малая проза». Пісьменніца адзначана і іншымі ўзнагародамі.

Сяргей ШЫЧКО.

**Класныя навіны**

**Адукацыя ў Сеціве**

Пераможцаў конкурсу «Найлепшы сайт установы адукацыі» вызначаць падчас Міжнароднай спецыялізаванай выстаўкі «Адукацыя і кар'ера — 2022».

Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі і выставачнае прадпрыемства «Экспафорум». Рэгістрацыя ўдзельнікаў стартвала 1 снежня.

Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях: «Найлепшы сайт органа кіравання адукацыяй»; «Найлепшы сайт установы дашкольнай адукацыі»; «Найлепшы сайт установы агульнай сярэдняй адукацыі»; «Найлепшы сайт установы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі»; «Найлепшы сайт установы спецыяльнай адукацыі»; «Найлепшы сайт дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі»; «Найлепшы сайт вышэйшай навучальнай установы»; і «Найлепшы адукацыйны тэматычны сайт».

Электронную заяўку для ўдзелу ў мерапрыемстве неабходна падаць да 17 студзеня 2022 года.

Журы будзе браць пад увагу кантэнт сайта (аб'ём, прывабнасць інфармацыі, скіраванасць на мэтавага карыстальніка), дызайн (зручнасць структуры і навігацыйных элементаў, якасць, функцыянальнасць і г. д.), зваротную сувязь з мэтавай аўдыторыяй (яе формы, рубрыкі, індэксаванне ў пошукавых сістэмах, наведвальнасць) і тэхнічныя магчымасці (адаптыўнасць, наяўнасць версіі для людзей са слабым зрокам, пераклад сайта на іншыя мовы, анлайн-запіс і г. д.).

Больш падрабязна з Палажэннем аб дыстанцыйным конкурсе «Найлепшы сайт установы адукацыі» можна азнаёміцца на сайце Мінскага гарадскога інстытута развіцця адукацыі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Даты	Падзеі	Людзі
<b>3 СНЕЖНЯ</b>		
	<b>1791</b> год — нарадзіўся (в. Бялавічы, цяпер у Івацэвіцкім раёне) Міхаіл Лявонцэвіч Гамаліцкі, беларускі ўрач, гісторык, літаратар, доктар медыцыны, прафесар. Скончыў Віленскі ўніверсітэт, там жа доўгі час працаваў. З 1857 года — член Віленскай археалагічнай камісіі.	
	Даследаваў помнікі палеаграфіі, займаўся вывучэннем заходніх зямель Беларусі. Шмат рэдкіх дакументаў перадаў у Віленскі музей старажытнасцяў. Даследаваў фізіялогію чалавека, вывучаў беларускую гісторыю, займаўся літаратурнай дзейнасцю.	
	<b>1886</b> год — нарадзіўся Іван Якаўлевіч Алібегаў, дзяржаўны і палітычны дзеяч Беларусі. З 1915 года ў Мінску, ствараў бальшавіцкія арганізацыі ў войсках Заходняга фронту. Пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года — член выканкама Мінскага Савета, з верасня 1917-га — старшыня Мінскага камітэта РСДРП(б). З лістапада 1917 года — наркам працы Заходняй вобласці. У 1918 годзе — намеснік старшыні Паўночна-Заходняга камітэта РКП(б), адзін з кіраўнікоў падполля на тэрыторыі Беларусі, акупіраванай германскімі войскамі. Загінуў у 1941 годзе ў баі пад Вязьмай. Імя І. Я. Алібегава названа вуліца ў Мінску.	
	<b>1911</b> год — нарадзіўся Мікалай Іванавіч Конанаў, удзельнік вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза (пасмяротна). Камандзір кулямётнага ўзвода малодшы лейтэнант Конанаў вызначыўся ў баях за вызваленне Віцебскай вобласці. Узвод пад яго камандаваннем 22—23 чэрвеня 1944 года каля вёскі Арэхі і гарадскога пасёлка Шуміліна кулямётным агнём падтрымаў наступленне пяхоты, знішчыў тры кулямётныя пункты ворага, а 24 чэрвеня пад артылерыйскім абстрэлам у ліку першых фарсіраваў Заходнюю Дзвіну, захапіў плацдарм і адбіў контратаку саперніка. Загінуў у гэтым баі.	
	<b>1966</b> год — указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР за мужнасць і гераізм, самаахвярную партызанскую барацьбу працоўных Мінска ў Вялікай Айчыннай вайне і за поспехі ў адраджэнні горада і народнай гаспадарцы Мінск узнагароджаны ордэнам Леніна.	
	<b>1586</b> год — у Англію з Калумбіі ўпершыню была завезена бульба.	
	<b>1966</b> год — у Маскве каля сцен Крамля адбылося ўрачыстае пахаванне астанкаў праху аднаго з неведомых салдат, які гераічна абараняў Маскву і загінуў у снежні 1941 года. Пазней на гэтым месцы быў адкрыты мемарыяльны архітэктурны ансамбль «Магіла Невядомага салдата» і запалены Вечны агонь славы. Помнік створаны па праекце архітэктараў Д. Бурдзіна, У. Клімава, Ю. Рабаева і скульптара М. Томскага. На ім выбіты надпіс: «Імя тваё неведомае, подзвіг твой бессмяротны».	
	<b>1989</b> год — прэзідэнт ЗША Джордж Буш і генеральны сакратар ЦК КПСС Міхаіл Гарбачоў заявілі, што іх краіны больш не з'яўляюцца сапернікамі. Дзень увайшоў у гісторыю як афіцыйная дата заканчэння «халоднай вайны».	
	<b>ТОМАС ФУЛЕР:</b> «Салавей не можа спяваць у клетцы».	

**СЁННЯ**

**Месяц**  
Апошняя квадра  
27 лістапада.  
Месяц у сузор'і Авена.

**Сонца**

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск —	9.08	16.50	7.42
Віцебск —	9.04	16.33	7.29
Магілёў —	8.58	16.40	7.42
Гомель —	8.47	16.45	7.58
Гродна —	9.22	17.07	7.45
Брэст —	9.15	17.16	8.01


**Імяніны**

Пр. Ганны, Анатоля, Астапа, Івана, Іпата, Ісака, Рыгора, Уладзіміра, К. Клаўдзіі.



Фота Настасі ГРУК.

**ЗАЎТРА**



**БЕЛТАМОЖСЕРВИС**  
Всегда вовремя!

**ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР**

- ✓ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ
- ✓ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
- ✓ ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
- ✓ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
- ✓ СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ
- ✓ ЭЛЕКТРОННОЕ БРОНИРОВАНИЕ ОЧЕРЕДИ НА ГРАНИЦЕ
- ✓ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
- ✓ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
- ✓ TAX FREE
- ✓ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

197  
DECLARANT.BY

УНП 101561144

**ЗВЯЗДА** БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.**  
**АДРАС:** 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.  
**ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ:** прыёмнай — 311 17 13 (тэл./факс); аддзела: пісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.  
**пэўн рэкламы**  
**тэл./факс: 311 17 27,**  
 e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

**www.zviazda.by**

e-mail: **info@zviazda.by** (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 3213. Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 снежня 2021 года.